

**Разветвитель интерфейсов пассивный
РИП**

**Сплітар інтэрфейсаў пасіўны
СІП**

Паспорт/Пашпарт

РИП.690737018.003 ПС

**Мінск
2015**

1. Введение

Настоящий паспорт (ПС), объединенный с техническим описанием и инструкцией по эксплуатации, является документом, удостоверяющим гарантированные предприятием - изготовителем основные параметры и технические характеристики, и предназначено для ознакомления с разветвителем интерфейсным пассивным РИП (в дальнейшем - разветвитель)

Разветвитель предназначен для деления либо сведения интерфейсных выходов электронных приборов и других низковольтных цепей переменного тока промышленной частоты и постоянного тока напряжением до 80 В.

2. Общие указания

Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящим паспортом.

3. Описание

3.1 Назначение

Разветвитель предназначен для деления либо сведения интерфейсных выходов электронных приборов и других низковольтных цепей переменного тока промышленной частоты и постоянного тока напряжением до 80 В.

3.2 Основные технические характеристики

Наименование параметра	Значение для модификаций				
	РИП-2	РИП-4	РИП-5	РИП-6	РИП-8
1. Количество каналов	2	4	5	6	8
2. Количество контактных присоединений для всех каналов	20	20	24	18	24
3. Количество контактных присоединений для канала «А»	10	6	6	-	-
4. Количество контактных присоединений для канала «В»	10	6	6	-	-
5. Количество контактных присоединений для канала «+»	-	4	4	-	-
6. Количество контактных присоединений для канала «-»	-	4	4	-	-
7. Количество контактных присоединений для канала «А1», «А2», «А3», «В1», «В2», «В3»	-	-	-	3	3
8. Количество контактных присоединений для канала «А4», «В4»	-	-	-	-	3
9. Габаритные размеры, мм, не более	110x62x22				
10. Масса, кг, не более	0.064				

Схема расположения разъемов интерфейсов указана на крышке разветвителя

4. Комплектность.

В комплект поставки разветвителя входит:

- Разветвитель интерфейсов пассивный РИП.....1

- Паспорт РИП.690737018.003 ПС..... 1 на партию

6 Порядок установки

6.1 Приступать к монтажу разветвителя необходимо только после ознакомления с настоящим паспортом и сопроводительной документацией на сопутствующие устройства.

6.2 Устройства по шине подключаются параллельно.

6.3 Разветвитель устанавливается на горизонтальной либо вертикальной поверхности.

7 Меры безопасности

7.1 К работе с разветвителем допускаются лица, изучившие настоящий паспорт, инструкцию по технике безопасности при работе на присоединяемом оборудовании, а также прошедшие местный инструктаж по безопасности труда.

8 Содержание драгоценных металлов

Разветвитель не содержит драгоценных металлов и сплавов.

9 Гарантии изготовителя

14.1 Изготовитель гарантирует соответствие разветвителя требованиям настоящих технических требований при соблюдении потребителем условий транспортирования хранения, монтажа и эксплуатации.

14.2 Гарантийный срок эксплуатации разветвителя - 36 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Гарантийные обязательства изготовителя прекращаются в следующих случаях:

1. Выход из строя разветвителя в течение гарантийного срока эксплуатации возник по вине пользователя.
2. При явных механических повреждениях разветвителя.
3. При применении разветвителя при условиях и параметрах сети, отличных от допустимых, установленных данным паспортом.

Изготовитель не несет ответственности за несанкционированные изменения, внесенные потребителем в технические средства при их использовании.

Действие гарантийных обязательств прекращается в случае несанкционированного внесения изменений потребителем.

1. Уводзіны

Наступны пашпарт (ПС), аб'яднаны з тэхнічным апісаннем і інструкцыяй па эксплуатацыі, з'яўляецца дакументам, які сведчыць гарантаваных прадпрыемствам - вытворцам асноўных параметры і тэхнічныя характарыстыкі, і прызначаны для азнаямлення са сплітарам інтэрфейсным пасіўным СІП (у далейшым - сплітар)

Сплітар прызначаны для дзялення або аб'яднання інтэрфейсных выхадаў электронных прылад і іншых нізкавольтных ланцугоў пераменнага току прамысловай частаты і сталага току напругай да 80 В.

2. Агульныя ўкаанні

Перад пачаткам эксплуатацыі ўважліва азнаёмцеся з наступным пашпартам.

3. Апісанне

3.1 Прызначэнне

Сплітар прызначаны для дзялення або аб'яднання інтэрфейсных выхадаў электронных прылад і іншых нізкавольтных ланцугоў пераменнага току прамысловай частаты і сталага току напругай да 80 В.

3.2 Асноўныя тэхнічныя характарыстыкі

Найменаванне параметра	Значэнне для мадыфікацый				
	СП-2	СП-4	СП-5	СП-6	СП-8
11. Колькасць каналаў	2	4	5	6	8
12. Колькасць кантактных прыстасаванняў для ўсіх каналаў	20	20	24	18	24
13. Колькасць кантактных прыстасаванняў для канала «А»	10	6	6	-	-
14. Колькасць кантактных прыстасаванняў для канала «В»	10	6	6	-	-
15. Колькасць кантактных прыстасаванняў для канала «+»	-	4	4	-	-
16. Колькасць кантактных прыстасаванняў для канала «-»	-	4	4	-	-
17. Колькасць кантактных прыстасаванняў для канала «А1», «А2», «А3», «В1», «В2», «В3»	-	-	-	3	3
18. Колькасць кантактных прыстасаванняў для канала «А4», «В4»	-	-	-	-	3
19. Габарытныя памеры, мм, не больш	110x62x22				
20. Маса, кг, не больш	0.064				

Схема размяшчэння раз'ёмаў інтэрфейсаў падана на накрыўке сплітара

4. Камплектнасць.

У камплект пастаўкі сплітара уваходзіць:

- Сплітар інтэрфейсаў пасіўны СП.....1
- Пашпарт РИП.690737018.003 ПС..... 1 на партыю

6 Парадак усталёўкі

6.1 Прыступаць да мантажу сплітара неабходна толькі пасля азнаямлення з наступным пашпартам і суправаджальнай дакументацыяй на сумесныя прылады.

6.2 Прылады па шыне падлучаюцца паралельна.

6.3 Сплітар усталёўваецца на гарызантальнай ці вертыкальнай паверхні.

7 Меры бяспекі

7.1 Да працы са сплітарам дапускаюцца асобы, якія вывучылі наступны пашпарт, інструкцыю па тэхніке бяспекі пры працы на прыладаваным абсталяванні, а таксама прайшлі мясцовы інструктаж па бяспецы працы.

8 Утрыманне каштоўных металаў

Сплітар не ўтрымлівае каштоўных металаў і сплаваў.

9 Гарантыі вытворцы

14.1 Вытворца гарантуе суадноснасць сплітара патрабаванням наступных тэхнічных патрабаванняў пры захаванні карыстальнікам умоў транспартавання, захоўвання, мантажа і эксплуатацыі.

14.2 Гарантыйны тэрмін эксплуатацыі сплітара - 36 месяцаў з дня ўвода ў эксплуатацыю.

Гарантыйныя абавязкі вытворцы спыняюцца ў наступных выпадках:

1. Выхад са строю сплітара ў тэрмін гарантыйнага срока эксплуатацыі ўзнік па віне карыстальніка.
2. Пры відавочных механічных пашкоджаннях сплітара.
3. Пры выкарыстанні сплітара пры ўмовах і параметрах сеткі, якія адрозніваюцца ад дапушчальных, усталяваных гэтым пашпартам.

Вытворца не нясе адказнасці за несанкцыяваныя змены, унесеныя карыстальнікам у тэхнічныя сродкі пры іх выкарыстанні.

Дзеянне гарантыйных абавязкаў спыняецца ў выпадку несанкцыяванага ўносу зменаў карыстальнікам.

10 Свидетельство о приемке

Пасведчанне аб прыёмцы

Разветвители в партии №_____ соответствуют техническим требованиям РИП.690737018.003 ПС и признаны годными к эксплуатации.

Сплітары ў партыі №_____ суадносяцца з тэхнічнымі патрабаваннямі РИП.690737018.003 ПС і прызнаныя годнымі да эксплуатацыі.

Штамп ОТК

Штамп АТК

Должность и подпись представителя ОТК

Пасада і подпіс прадстаўніка АТК

Дата изготовления

Дата вытворчасці

М. П.

Дата ввода в эксплуатацию «__» _____ 20__ г.

Дата ўвода ў эксплуатацыю

должность и подпись (фамилия) представителя
организации, вводящей в эксплуатацию
систему

пасада і подпіс (прозвішча) прадстаўніка
арганізацыі, якая ўводзіць сістэму ў
эксплуатацыю